

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі
"Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Францыска Скарыны"
гістарычны факультэт
кафедра гісторыі Беларусі

запрашаюць 18 кастрычніка 2017 г.
прыняць удзел
у завочнай Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі

БЕЛАРУСЬ У ГІСТАРЫЧНАЙ РЭТРАСПЕКТЫВЕ XIX – XX СТАГОДДЗЯЎ: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы

месца правядзення канферэнцыі – Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны,
Гомель, вул. Кірава, 119.

Асноўныя накірункі работы канферэнцыі:

Этнакультурнае развіццё Беларусі ў XIX– XX ст.
Беларусь у кантэксце нацыятворчых і дзяржаўна-палітычных працэсаў XIX–XX ст.

Жадаючым прыняць удзел у рабоце канферэнцыі неабходна даслаць заяўку і электронны тэкст артыкула.

У заяўцы паказаць:

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку. Установа, пасада. Вучоная ступень, вучонае званне
2. Тэма даклада
3. Кантактны тэлефон, e-mail

Заяўку і электронны тэкст артыкула неабходна даслаць па электроннай пошце да **30 верасня 2017 г.**
на адрасы: mikhedzka@tut.by ; oksanayaschenko@yandex.ru

На працягу некалькіх дзён будзе выслана электроннае пацвярджэнне ўдзелу ў канферэнцыі.
Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў. Выданне зборніка артыкулаў плануецца да канца
2017 г. Аўтарам будзе дасланы электронны варыянт (pdf) зборніка.

18 кастрычніка 2017 г. а 14⁰⁰ у аўд. 2-16 (корп.2, вул.Кірава, 119) адбудзецца круглы стол, дзе будуць
абмеркаваны тэзісы дасланых матэрыялаў; вітаем удзел аўтараў. Камандзіровачныя выдаткі за кошт
адпраўляючага боку.

Кантактны тэлефон кафедры гісторыі Беларусі 8-0232-60-74-90

Артыкул аб'ёмам ад 14 500 да 16 000 знакаў з улікам прабелаў і спіса літаратуры. Першы радок – УДК,
наступны радок справа прозвішча (прозвішчы) і ініцыялы аўтара (аўтараў), у дужках горад, назва
установы. Наступны радок – праз інтэрвал, назва матэрыялу вялікімі літарамі (па цэнтры). Праз радок
друкуецца тэкст кароткай анатацыі на мове артыкула. Праз радок – тэкст артыкула. Спасылкі на
літаратуру і крыніцы даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. Першая лічба – нумар са спіса
выкарыстаных крыніц і літаратуры, наступныя лічбы – старонкі ці аркушы: [1, с. 15–16]. Пасля асноўнага
тэксту даецца спіс выкарыстаных крыніц, які афармляецца у адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Беларусі.
Рабочыя мовы канферэнцыі беларуская, руская.